



П а р т ы й н а е Ж ы ц ц ё

ПРАЦАВАЦЬ ПА-НОВАМУ

Савецкія спабодніцы імені XVIII партыйнай канферэнцыі прывесці багатыя планы. Калектыву завода «Нёман» да дна амерыцы канферэнцыі выкасаў двухмесячны план у вызначаных цэнах на 103,1 проц. і даў краіне прадуманы звыш плана на 100 тыс. рублёў.

Валікіх поспехаў у сваёй рабоце дабуўся калектыв абутковай фабрыкі. Да дна адзінаццаці XVIII партыйнай канферэнцыі фабрыка выканала двухмесячны план на 105 проц., выпускаяшы звыш плана 1.357 пар высокакасапага абутку.

Галоўнае ў спабодніцтва імені XVIII канферэнцыі ВП(б) — гэта рост колькасці стаханавцаў, наватары вытворчасці. На шклозавоце «Нёман» налічваецца 157 стаханавцаў і 215 ударнікаў. Соцыялістычныя метады працы ўсё шырэй і шырэй уяўляюцца на прадпрыемствах раёна.

Але трэба сказаць, што на многіх нашых прадпрыемствах не было належнай барацьбы за правільную арганізацыю працы, павышэнне культуры, аздажэнасці ў рабоце ўсёх звяноў, раўнамернае выкарыстанне вытворчай працы. Менавіта і зараз маюць месца непатрэбныя адрывы, штурмацтва. Пярвічны партыйны арганізацыйны падраздзяленне раёна кіраўніком не ўваходзіць ў вытворчасць. Вельмі слаба была паступаўча палітычна-выхавальная работа, наглядная агітацыя.

Раённы XVIII канферэнцыі ВП(б) даў ў рукі партыйным арганізацыям, кіраўніцкім падраздзяленням і ўсёх працоўных магутную зброю барацьбы за поўныя поспехі і росквіт нашай працы.

Першы крокі партыя па-новаму пакасаў сілу і мурашкі раённай, прыняты XVIII партыйнай канферэнцыяй. Уважэнне сутнасна графіка на шклозавоце «Нёман» забяспечыла рытмічнасць у рабоце прадпрыемства. Да 20 лістапада завод выкасаў план вытворчасці і звыш у 170 проц. На швейнай фабрыцы вытворчасць і звыш у 120 і больш процантаў. Жалюзя фабрыка Фабі Віршуб штэблінна перавыконвае норму вытворчасці.

Раёном партыі правёў абсалютнае абмеркаванне вынікаў гэтай праверкі на раённай нарадзе дзёржароў прадпрыемстваў, сакратароў партыйных арганізацый і рэдактароў насяночных газет. Народа наказала, што на прадпрыемствах яшчэ далёка не ўсё зроблена ў справе перабудовы работ па-новаму. Нахі лясаводства, трыкацкай і швейнай фабрык захвалены. Яшчэ няма строгага графіка работ, іменна з гэтай прычыны трыкацкая фабрыка і лясаводства не выкасаў лістаўскага плана. Мала зроблена ў справе арганізацыі сабэконту прадуманай збору рэспубліканскага прапановаў.

Нам раён ма багатыя перспектывы развіцця працы. У багатыя дні ўваходзіць у строй галантарэйная і мадэлавая фабрыкі, якія будуць працаваць на базе мясцовай сярэвіны. У нас ёсць усе матэрыялы для пераафармлення фабрык і заводаў у сапраўды культурныя і перадавыя на ўсё адносінах прадпрыемстваў.

Б. ЦАДІН, сакратар Навагрудскага раёнона КП(б)Б.

начальнікаў змен па пытанню развіцця раённай XVIII канферэнцыі ВП(б). Гэта нарада прывесла вялікую карысць заводу. Пачатак іх паў і ўсё маючы састаў завода ўскрываў подалошы работы прадпрыемства.

Удзяльныя наравы ўнеслі рад каштоўных прапановаў, рэалізаваных іх забяспечыць заводу матэрыялы працаваць яшчэ лепш, чым цяпер.

Умоўнымі тэмпамі зараз на заводзе рыхтуюць да дачы ў аспірацыю новы газасгенератар і газарухавік, пуск якіх забяспечыць многа паліва і зніжыць сабэконт выкасаемай прадукцыі, забяспечыць работы пастаёк электрасвятлом.

Значных поспехаў дабуўся кафельны завод. За люты завод вырабіў 13.167 штук кафэла замест 12.000 па плану. Перавыконвае план таксама і па вытку гачарных вырабаў. Прыведзена выкаса работа на зніжэнню сабэконт прадукцыі. Калі раней адзін кафель каштаваў заводу 1 рубель, то зараз ён каштуе толькі 61 капейку. Гэта дасягнута шляхам павышэння прадукцыйнасці працы і дзёржароў браку ў рабоце. Зараз завод расшыраецца. У багатыя дні будзе пущана новая печ і арганізаваны новы пах.

Па абутковай фабрыцы ўведзены штэблінны прафі работ, праведзены дакладны ўлік абсталявання і матэрыялаў. Цэлаў завод зараз не пашырае: ды кожна стагна чыста і ўтульна.

З кожным днём шыршыцца «жахаўска» рух. На швейнай фабрыцы вытворчасць і звыш у 170 процантаў, якія з дня ў дзень выконваюць план выкаса прадукцыі на 120 і больш процантаў. Жалюзя фабрыка Фабі Віршуб штэблінна перавыконвае норму вытворчасці.

Раёном партыі правёў абсалютнае абмеркаванне вынікаў гэтай праверкі на раённай нарадзе дзёржароў прадпрыемстваў, сакратароў партыйных арганізацый і рэдактароў насяночных газет. Народа наказала, што на прадпрыемствах яшчэ далёка не ўсё зроблена ў справе перабудовы работ па-новаму. Нахі лясаводства, трыкацкай і швейнай фабрык захвалены. Яшчэ няма строгага графіка работ, іменна з гэтай прычыны трыкацкая фабрыка і лясаводства не выкасаў лістаўскага плана. Мала зроблена ў справе арганізацыі сабэконту прадуманай збору рэспубліканскага прапановаў.

Нам раён ма багатыя перспектывы развіцця працы. У багатыя дні ўваходзіць у строй галантарэйная і мадэлавая фабрыкі, якія будуць працаваць на базе мясцовай сярэвіны. У нас ёсць усе матэрыялы для пераафармлення фабрык і заводаў у сапраўды культурныя і перадавыя на ўсё адносінах прадпрыемстваў.

Б. ЦАДІН, сакратар Навагрудскага раёнона КП(б)Б.

ЭКАНАМІЧНАЯ АСВЕТА ПАРТЫЙНА-ГАСПАДАРЧАГА АКТЫВА

ВШЕБСК. (Кар. «Звезда»). Задачы, пастаўленыя XVIII партыйнай канферэнцыяй перад партыйнымі арганізацыямі ў галіне прамысловасці і транспарта, працягваюць ад кожнага партыйнага і гаспадарчага кіраўніка глыбокага ведання тэхнікі і эканоміі вытворчасці.

Перы віцебскім Думе партыйнай асветы вусе ўжо два з лішнім месяцы функцыянуе ўсё лектарый па эканамічнай асвете партыйна-гаспадарчага актыва гарада. Лектары разлічаны на шэсць месяцаў. Заняткі праводзіцца два разы ў тыдзень. За праішоўшы час быў наладжаны цыкл лекцый на наступныя тэмы: «Расшыраванне сацыялістычнае ўзаемадзеянне асобных фонду прамысловасці СССР», «Яксыяна пазаваліны тэхномініміна», «Базісе прамысловых прадпрыемстваў» і інш.

Лекцыі чытаюць старшы навуковыя работнікі Пелагаціна інстытута т. Чарбарг, інжынер-планавік швейнай фабрыкі «Спаг індустрыялізацыі» т. Лурэ, старшыня Горплана т. Ігуасман, загадчык прамысловыага аддзела абкома КП(б) т. Шапіра і іншыя. Пры чытанні лекцый, як працягла, шырока скарыстоўваюцца матэрыялы з жыцця і работы прадпрыемстваў гарада. Зараз тэматыка лекцый значна расшыраецца. На сакцыі месяці наметаны лекцыі на наступныя тэмы: «Тэхналогія і тэхналагічны працэс», «Будуць працы на вытворчасці», «Аб працы Леніна «Чарговыя задачы савецкай улады», «Вучэнне класікаў марксізма-ленінізма аб дэкактовай вартасці», «Імпэрыялізм, як вышэйшая стадыя капіталізма» і інш. Лекцыі будучы чытаць сакратар абкома КП(б) т. Гіборг, сакратары гаркома КП(б) т. Левіца і Каміраў, інжынер завода імені Кірава т. Рупінік і рад навуковых работнікаў вышэйшых навучальных устаноў гарада.

На чучола-трыкацкай фабрыцы імені КІМ і швейнай фабрыцы «Спаг індустрыялізацыі» арганізаваны філіялы лектарый Дома партыйнай асветы. У філіялах швейнай фабрыкі «Спаг індустрыялізацыі» пачаліся заняткі.

Разам з тым трэба адзначыць рэальныя дасягненні ў рабоце лектарый. Колькасць слухачоў ужо вельмі значная — 40—50 чалавек. Асабліва слаба наведвае лектарый партыйна-гаспадарчага актыву Чыгуначнага раёна гарада. Многія партыйныя арганізацыі — заводныя імямі Кірава і «Комінтэрн», фабрыкі імені Клары Цэткін і інш. — сур'ёзна не заняліся пытаннем павышэння эканамічнай асветы партыйных кіраўнікоў і камандзіраў вытворчасці.

Вельмі часта заняты лектары зрываюцца па той прычыне, што ў дні заняткаў праходзіць агітацыйна-рэдакцыйная праца, школы, на якіх павінны прысутнічаць слухачы лектары.

Мараль ёсць вучэнне аб правах паводзі людзей і з'яўляецца адной з форм грамадскага сазнання. Будучы ідэалагічнай надбудовай, мараль вызначаецца ў канчатковым выніку спосабам вытворчасці матэрыяльных багатаў. У сваю чаргу яна аказвае адваротнае ўздзеянне на развіццё матэрыяльных умоў жыцця грамадства.

Класіі марксізма-ленінізма даказалі, што ў класавым грамадстве мараль носіць класавы характар. Сваё вучэнне аб характары маралі класіі марксізма-ленінізма адсталяў ў барацьбе з усякага роду буржуазнымі тэорыямі. Вядома, што ролі на чале імятага класіка Ідэалізма Кант сфармаваў, што існуюць некаторыя нормы, правілы паводзі людзей, якія не залежаць ад адукацыйнай абстаноўкі, ад інтарэсаў класаў і якія абавязковы для ўсёх людзей, усёх эпох і народаў. Пад лозунгам Канта выступалі і выступалі апартагусты ўсёх часоў.

Класавы сэнс кантаўскай маралі, адарванай ад акружаючай абстаноўкі, ад інтарэсаў класаў, маралі, якая знаходзіцца ў стане супакою і нерухомаці, заставі і выжывае, — заключаецца ў іменны прымыршы пратэарыят з буржуазіяй, гэта значыць падарыцтва пратэарыят буржуазнаму ўлліву.

Маркс, Энгельс, Ленін і Сталін разавялі ўсё кантаўскае тэорыю тэорыю разавялі маралі і даказалі, што са змяненнем форм грамадскага ладу мяняецца і мараль, што ў класавым грамадстве не можа быць пазакласавай маралі.

У дэснай сувязі з вучэннем марксізма-ленінізма аб класавым характары маралі знаходзіцца пытанне аб карным адрозненні паміж мараллю пратэарыят і мараллю буржуазіяй.

Буржуазная мараль, выражаючы інтарэсы мэарнай аспірацыйнай класіі супроць абсалютнай большасці працоўных, мае сабой асноўнай задачай апраўданне і абарону капіталістычнай работы, тымі як пратэарыят мараль, выражаючы інтарэсы працоўных, ставіць сваёй асноўнай задачай знішчэнне ўсёй аспірацыйнай чалавек чалавек, стварэнне бяспкасавага камуністычнага грамадства.

Буржуазная мараль, якая служыць інтарэсам аджываючага класа грамадства — буржуазія і тармошні развіцця грамадства, — ваража інтарэсам народных мас і антымаралі на сутнасці. Пратэарыят мараль правільна адлюстроўвае патрэбы развіцця матэрыяльнага жыцця грамадства, служыць інтарэсам самага пераважна ў гісторыі чалавечнага класа — пратэарыята і аблягчае праасоўнае грамадства ўперад.

Перамога пратэарыят рэвалюцыі ўсталявала ў нашай краіне новую мараль — мараль камуністычную. У аснове камуністычнай маралі ляжыць барацьба за ўмацаванне і завяршэнне камунізма (Ленін). Таму захоўваць камуністычную мараль азначае: на рабоце, у быту, ва ўсёх, скарэй і ўсюды наступай так, каб твоі наступак, твае справы аджывалі карным інтарэсам пратэарыята, каб яны служылі справе камунізма.

СССР — краіна сацыялізма, ударнаа брыгада міжнароднага пратэарыята, ачаг сусветнай рэвалюцыі.

Служыць справе камунізма азначае, перш за ўсё, быць паліым савецкім патрыятам, служыць справе ўмацавання матэрыяльнай першай у свеце сацыялістычнай дзяржавы, любіць сацыялістычную рэдыю і дабрацьна, каб яна павысала машпелу ў гаспадарчых і ваенных адносінах. Камуністычная партыя выкаса мільёны партыйных і неартыйных будоўнікоў камунізма, для якіх вышэй за ўсё ў жыцці інтарэсы народа, патрэбы сацыялістычнай рэдыі, справе камунізма. На пысанне сацыялістычнай рэдыі, у іна камунізма савецкія патрыяты аддаюць усё сваё сілы, а калі патрэба — і жыццё. Гэта мы пачыналі чачым па прыкладнах з'яўляючых, гераічных подвігаў савецкіх сакадаў, савецкіх партыінікаў, байцоў, камандзіраў і паліг-

АБ КОМУНІСТЫЧНАЙ МАРАЛІ

Адказ на пытанне тав. Пятровіча В. (Любанскі раён)

Работніцкай нашай гераічнай Чырвонай Арміі, стаханавцаў нашых фабрык і паліг-

Быць савецкім патрыятам азначае адносіцца да працы сацыялістычнаму. Пераважна большасць савецкіх людзей працуе чэсна, добра сумленна, з вялікім энтузіязмам, вельмі добра разумючы, што яны працуюць на сябе, на сваё сацыялістычнае дзяржава. У СССР даўно аджываецца каронны наварот у поглядзе людзей на працу. У нашай краіне праца даўно ператварылася «з занагонага і пакатага яра, з якога яна пачылася рапей, у справу чэсці, у справу славы, у справу доблесці і гераіства». (Сталін). Аднак побач з чэснай і добра сумленнай работнікамі яшчэ ёсць асобныя неадмыслы, адсталяты або няадбасумленныя людзі — летуны, лодыры, прагульчыкі і рвачы, якія прыносяць вялікую шкоду народнай гаспадарцы.

Гэтыя няадбасумленыя людзі адносіцца да сваёй жа сацыялістычнай дзяржавы па буржуазнаму прыпыншы — уздыць у дзяржаву набышлі і паленні, а даш ёй памешні і пагорш. Гэта адзін з самых шкодных пераважыц капіталізма. На гэтым народ і дзяржава трапіць штогод мільёны работных дзён і мільяарды рублёў. Такія дэарганізатары сацыялістычнай працы ёсць толькі мэарная жывянка, але дэарганізатары, якую яны уносяць, значна большыя, чым іх уздыцельна вага. Бо гэтыя дэарганізатары не толькі самі дрэнна працуюць, не выконваюць норм вытворчасці, выпускаюць брак, усё гэта абсталяванне, не набываюць кваліфікацыю, але пераважна працягваюць і чэсны работнікам. Часта адзіны дзень аб прагульчыках зрывае работу цэлага аргата, паха, калектыва.

Мільёны работных і служачых краіны сацыялізма аччываны іменнем аднаго і аснай матэрыялі сацыялістычнай рэдыі і не могуць прыць дэарганізатары сацыялістычнай вытворчасці. Гэта аджываючы воля працоўных знайшла ярае аджываючы ў прапанове ВП(б) аб павелічэнні рабочага дня да 8 гадзін, аб 7-гадзінным рабочым тыдні і аб барацьбе з летунамі і прагульчыкамі, знайшла сваё выражэнне ў рэжым павышэння прадукцыйнасці працы і ў той адукацыйнай дапамозе, якую працоўныя аказваюць партыі і ўраду ў справе правядзення ў жыццё Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 26 чэрвеня 1940 года.

Далейшая барацьба за сацыялістычны адносіны да працы, за ўмацаванне працоўнай дысцыпліны, за разгортванне сацыялістычнага спабодніцтва і стаханавцага руху, за вялікія і безаваарочнае выкарыстанне Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 26 чэрвеня 1940 года — з'яўляецца важнейшым маральным абавязкам кожнага работчага, служачага, ажнога работніка на любым участку сацыялістычнага будоўніцтва. Гэта барацьба неабходна для таго, каб дагнаць і перагнаць пераважны капіталістычныя краіны і ў эканамічных адносінах, аджываючы наступны пераход ад сацыялістычнага да камунізма, для таго, каб у многіх разі ўмацаваць абаронную матэрыялі сацыялістычнай рэдыі ў сучаснай сацыялістычнай рэдыі.

Савецкі народ, савецкая дзяржава не могуць прыць такога стапанішча, калі на заваллах і фабрыках адукаюць бракаробы, якія напасяць вельнаеішыю школу, арываюць умацаванне матэрыялі сацыялістычнай рэдыі. У сувязі з гэтым Указ ад 10 ліпеня 1940 года разглядае выпуск няадбасумленнай або некамуністычнай прадукцыі мае непасрэчнае сувязь з Указам ад 26 чэрвеня і з'яўляецца прамым яго прадаўжэннем.

Савецкі народ, савецкая дзяржава не могуць прыць такога стапанішча, калі на заваллах і фабрыках адукаюць бракаробы, якія напасяць вельнаеішыю школу, арываюць умацаванне матэрыялі сацыялістычнай рэдыі. У сувязі з гэтым Указ ад 10 ліпеня 1940 года разглядае выпуск няадбасумленнай або некамуністычнай прадукцыі мае непасрэчнае сувязь з Указам ад 26 чэрвеня і з'яўляецца прамым яго прадаўжэннем.

Важнейшым праўленнем савецкага патрыятызма з'яўляецца ахова і ўмацаванне сацыялістычнай уласнасці. 131 артыкул Сталінскай Канстытуцыі гласіць: «Кожны грамадзянін СССР абавязан берачы і ўмацоўваць прамысловую, сацыялістычную ўласнасць, як свяшчэнную і неаджываючы аснову савецкага ладу, як прышчы багатаці і матэрыялі рэдыі, якія прышчы багатаці і культурнага жыцця ўсёх працоўных.»

Асобы, якія пасягаюць на грамадскую, сацыялістычную ўласнасць, з'яўляюцца ворагамі народа.»

Пераважная маса савецкіх грамадзян з найвышэйшай безадмысленна адносіцца да сацыялістычнай уласнасці. Аднак, яшчэ існуюць асобныя грамадзяне, якія не арываючы паленных клопатаў аб дзяржаўнай маёмасці, яны былі былі выданы прэмога раскрасана і разбаваранна сацыялістычнай уласнасці, наварушына фінансавай дысцыпліны, неадмысленна расхаваныя краўдзінныя сродкі.»

Зракума, што выкарыстанне людзей у духу безадмысленна адносіны да сацыялістычнай уласнасці, базілітнае барацьба з ворагамі, якія робяць змах на грамадскую, сацыялістычную ўласнасць, — таясама з'яўляецца важнейшым маральным абавязкам кожнага савецкага грамадзяніна.

Чырвоная Армія — выдатная зброя сацыялістычнай дзяржавы работных і сялян; яна — вартвыя гранаі Саюзага Саюза, адно мірнай працы, зможнага і культурнага жыцця народаў СССР; яна з'яўляецца той грознай сілай, якая ахоўвае наша сацыялістычнае грамадства ад нападу капіталістычных дзяржаў. Функцыя абароны краіны сацыялізма ад па-

паду са зне выпноўвае таясама савецкая разведка і савецкія карныя органы. Яны выкараўваюць, падаўляюць, параноць і знішчаюць школьнікаў, дзёржароў, пішпаў і забойцаў, асылаючых у нашу краіну разведчыкімі органами замежных дзяржаў.

Усемерныя клопаты аб умацаванні матэрыялі Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота, усмерная дапамоза сацыялістычнай рэдыі і карным органам сацыялістычнай дзяржавы ў выкараўвацы дорагага скарэага важнейшаму рыску камуністычнай маралі, свашчэнны маральны абавязак кожнага працоўнага.

Сацыялістычны патрыятызм мае па ўвазе дакладна і наўмысленае захаванне Сталінскай Канстытуцыі і заакоў сацыялістычнай дзяржавы, прадстаўляючы сабой магутны сродак умацавання і развіцця сацыялістычнага ладу. Мільёны савецкіх грамадзян свята захоўваюць Сталінскую Канстытуцыю і выконваюць законы савецкай улады. Але побач з імі законы савецкай улады, якія ёсць у нас ішчэ няма людзей, якія наварушыю савецкія законы, інаварушыю правілы сацыялістычнага адукацыйнага жыцця.

Зусім ясна, што найстражэйшае захаванне Канстытуцыі СССР і выкарыстанне савецкіх законаў, выкарыстанне людзей у гэтым духу і барацьба з наварушылімі нашых законаў з'яўляюцца галоўнейшым маральным абавязкам кожнага працоўнага нашай краіны.

У капіталістычным грамадстве людзей раз'яўляючы прыватная ўласнасць, знепаўнаважаны, раздзяленне людзей у буржуазным грамадстве з гэтым атаністычным супрацьпачыненнем чалавек чалавеку — воўт, і таму адна з асаблівых буржуазнай маралі заключаецца ў тым, што яна выкараўвае ў людзях інаварушыліна, вучыць жыць па прыпыншы: «Кожны за сябе».

У сацыялістычным грамадстве, у якім няма антаганістычных супрацьпачыненнем чалавек чалавеку, працоўны працоўнаму — таварыш, друг па барацьбе, па рабоце, па сумесным жыцці ў сацыялістычнай дзяржаве, і ў сувязі з гэтым камуністычнае мараль выкараўвае людзей у духу калектывізму па прыпыншы: «Усе за аднаго і адзін за ўсёх».

Таму выкарыстанне людзей у духу калектывізма, узаімыя, як гаварыў Міхаіл Іванавіч Калінін, «у вытворчасці, у быт, у жыцці грамадскай наважы, стварэнне такіх умоў, пры якіх калектывізм складаецца неадмысленна частку нашых прычынах, норм наважы...» прадстаўляе сабой неаджываючы частку камуністычнай маралі, важнейшую норму наважы нашых людзей.

Камуністычная мараль не аджывае прытаніць быць, асабтыча жыцця ад прытаніць грамадскай, яна маркуе маральную стойкасць чалавек у галіне сям'і, жыцця. Вядома, што буржуазныя людзі ёсць камерыянаа здэкаці, у аснове якой ляжыць нажыма, антаганістычныя выгяды ў буржуазным шлюбe прымаша ў разлік не стойкі сям мучаньня, мучкі іно напалі і сувязі, не стойкі самажачына, кожны не насаг; муж і жанка стаюць прытаніць да гэтага капакаса, які яны прыносяць з сабой пры заключэнні шлюбe; у буржуазным грамадстве прыта нават падарыць навесту або жаніцца па гэтай адбыве, надобна накупіць рэчаў. Зракума, што буржуазны шлюб, які грунтуецца на эканамічным разліку, выкараўвае любю; уступішы ў шлюб на аснове нажывы і эканамічнага разліку не любіць адзін аднаго і шукаючы «ушанішча» на старане; шлюб служыць прычынам, шырша для лжыка расусты, для рабачынасці буржуа.

Толькі сацыялістычная рэвалюцыя стварыла ўмовы для таго, каб любю і шлюб стаў пераарыты, каб любю і індывідуальна шчыльнасць стаў асновой шлюбных і сямейных адносінаў. У аснове шлюбe і сям'і ў нас, зэ муж і жанка роўнаарыты і ў большасці вымаліць эканамічна адзін ад аднаго не залежаць, лжыць любю, дзуржа паміж сутругамі, агульнага інаварушыліна палыды і культурнага інтарэсы, узаямная павага, сумеснае выкарыстанне іх дзашы — поўнаценных грамадзян камуністычнага грамадства. У гарніе перамогага сацыялізма ў СССР выкараўвае новы сацыялістычны адносіны да шлюбe і сям'і, сям'я ў нас усё больш і больш умацоўваецца. Аднак у быту некаторых людзей нашай краіны маюць месца пераважны буржуазны адносіны да шлюбe і сям'і — палаява расчунчаванасць, наварушыліна адносіны да жанчыны і дзашы і ішч.

Зракума, што барацьба супроць пераважыц буржуазных адносінаў да шлюбe і сям'і, барацьба за ўмацаванне сацыялістычнай сям'і — ёсць адзін з важнейшых маральных абавязкаў людзей нашага сацыялістычнага грамадства.

Асновалажнікі марксізма-ленінізма заўсёды звярталі асабтычу ўвагу на выкарыстанне людзей у духу інаварушыліна і маральнай большыяшчкі стойкасці, без чаго памыска перамога новага камуністычнага ладу. Партыя Леніна—Сталіна выкараўвае выдатнае пакаленне людзей, уладуючых высокімі інаварушыліна і маральнымі якасцямі, барацьбою за справу камунізма. Між тым у нас яшчэ наварушыцца факты маральнага раздэкаціна некаторых работнікаў: прыстань, пшым, хуліганства і ішч. Апрача таго, што раздэкаціна людзі не могуць быць актывішымі будоўніцкамі камуністычнага грамадства, бо ў іх аджываючы большыяшчкі стойкасці — неабходна якасць для актывішч будоўніцка камуністычнага грамадства, яны часта сварытоўваюцца ворагамі народа для сваёх мот.

Вось чым абавязкам кожнага савецкага грамадзяніна з'яўляецца барацьба супроць маральнага раздэкаціна, за выкарыстанне ў нашых людзях такіх інаварушыліна і маральных якасцяў, якімі ўладуюць лепшыя сыны работчага класа.

Такія ў асноўным галоўнейшыя рысы камуністычнай маралі, важнейшыя маральныя абавязкі савецкіх грамадзян. Папашова вырашаючы залучу камуністычнага выкарыстанне працоўных, мы павіра інаварушыліна нашай партыі на чале з вялікім Сталіным забяспечым поўную, каштавую перамогу камунізма.

С. ПОПАЗ.

Вывучаюць матэрыялы партыйнай канферэнцыі

МАГІЛЕВ. (Па тэлефону). З вялікім удэлым працуючыя абласці вывучаюць матэрыялы XVIII Усеаюнавай канферэнцыі ВП(б). Сотні аджатароў дэтална разліваюць працоўным даклад тав. Маленкова аб задачах партыйных арганізацый у галіне прамысловасці і транспарта, даклад тав. Ваенскага і рэзалюцыі па гэтых дэкладах. Работчы, калектывы і служачыя працягваюць выкараўваць і вывучаць матэрыялы, уносяць практычныя прапановы, як павышыць работу.

На магілёўскім трубадзіным заводзе імені Мяснікова на матэрыялах канферэнцыі прывесены ўжо 34 гутаркі, на якіх прысутнічала 756 чалавек. У поху шыр-аспалы агітатар тав. Хайкін правёў 5 гутарак па вывучэнню дэклада тав. Маленкова. На гутарках прысутнічае заўсёды 60—65 чалавек. Зараз праходзіць правядзенне дэклада тав. Ваенскага. Правядзчы гутаркі, агітатары ўважваюць іх з каардынацыяй задачы завода, пахаў.

Вывучэнне матэрыялаў даю ўжо сваё вынікі. Пэхі штэблінна выконваюць вытворчыя заданні. Завод у цяперашні дзень перавыконвае план.

Агляд друку

КВІТНЕЕ КУЛЬТУРА СОВЕЦКАГА ПАЛЕССЯ

«Палеская праўда» — орган Пінскага Савета дэпутатаў



# На франтах у Албаніі і Афрыцы

(Агляд ваенных дзеянняў з 5 па 11 сакавіка)

Ваенныя дзеянні на фронце ў Албаніі за апошнія дні прыкметна актывізаваліся, узмацаваліся дзейнасць італьянскай артылерыі і авіяцыі. Ініцыятыва на некаторых участках фронту пераходзіць у рукі італьянцаў, амак без прыкметнага поспеху.

Італьянскі камандаванню прыйшлося эрэкшаваць многа сіл і сродкаў для таго, каб прымысць наступленне грэчаскіх войскаў. Прыходзілася пераключыць свежыя часткі з Італіі і аражажа на прыбыцц на фронт уводзіць іх у бой. Нарэшце, грэчаскае наступленне было прыпынена; пасля ўзятых прамікі Ста-біяраваўся. Як паведавалі грэчаскія газеты, італьянскія часткі пасля ачы-стай акадэміі пераможна. На апыні і-тым-жа участку фронту кожна было су-стужэ батальёны зум розных дывізіяў. Гэта амаціваць ускладняла кіраванне войскамі і патрабавала многа часу для прыкмынення частэй у перадак. Толькі пачынаючы з амага, італьянцы змаглі частку перакінуць сіл накіраваць у сямі аператыўным рэзерве. Не гадзічы на працяжненне англійскай авіяцыі і ваенна-марскога флота, італьянскія камандаван-не змагло перакінуць у Албанію 5-6 свежых дывізіяў. У той-жа час грэчаскае камандаванне вымушана было свае ас-тэратыўныя рэзервы, а магчыма, і частку сіл з фронту перакінуць у іншыя раёны краіны.

Па прыбліжных падліках, на албан-скім фронце ў сучасны момант італьянцы маюць 22-24 дывізіі, а грэкі — 12-14 дывізіяў.

Пасля разгрому 10 італьянскай арміі ў аххеходу частэй 5 арміі ў Трыпалітаніі скандавалася 8-10 італьянскіх дывізіяў. Умоўленыя перакінуць свежыя італьянскія войскі з метраполі, а таксама перакінуць германскія часткі, у пер-шую чаргу танкавыя, паказваючы, што і тут адоываецца падрыхтоўка да пера-ходу ў контрнаступленне з дапамогай германскіх танкавых частэй. Можна ча-каць, што наступленне італьянскіх і германскіх войскаў у Лівіі пачнецца ама-чова з наступленнем у Албаніі з мэтай распачынення англійскіх сіл.

Калі ўлічыць абстаноўку, якая ствары-лася ў Албаніі і Лівіі ў сувязі з на-ступленнем германскіх войскаў ў басейне Міжземнага мора, то становіцца англійскіх узброеных сіл на Блізкім Усходзе ста-ноўцца больш сур'езна. Для ўтрымання сваіх пазіцый Англія вымушана ама-ч больш умацаваць тут свае войскі, авія-цыю і ваенна-марскі флот, часткова ў шкоду нават абароне метраполі. Ста-ноўцца ўсугубляецца яшчэ і тым, што не-

вядома, куды перацясуць дзяржавы асі-пент сваіх намагаўняў з наступленнем вышні, — у басейн Міжземнага мора або суароць Брытанскіх астравоў.

Ва Усходняй Афрыцы італьянскія вой-скі, поўнасьцю ізаляваныя ад метраполі, знаходзяцца ў дзіккіх становішчы.

Да ваіны італьянцы мелі тут аду-пачотную дывізію, 16 каланіяльных брыгад і часткі чорнарабашчыкаў. Агуль-ная колькасць італьянскіх войскаў ва Усходняй Афрыцы дасягае 70 тыс. чала-век. Апрача таго, тут знаходзілася атрады ваенізаваных рабочых агульнай коль-касцю ў 150 тыс. чалавек.

За шестка італьянскія прэсы, англій-скія сілы таксама роўны 220 тыс. чала-век; з поўначы, з боку Судана, насту-пачы часткі агульнай колькасцю ў 120 тыс. чалавек і з Кеніі—100 тыс. чалавек. Да гэтага трэба дадаць часткі генерала дэ Голя, выдочна пазначнай колькасцю, і абісінскіх партызан. Ара-гізацыя паўстанчаскага руху ў Абісініі, як вядома, была старанна распрацавана англійцамі. Паўстанцы добра узброены, і кіруюць ім англійскія афіцеры і унтар-афіцеры. Абісінскія паўстанцы дзейні-чаюць галоўным чынам у правінцы Гож-жам, у раёне возера Тан. Атрады праці-каюць у раёне італьянскіх войскаў і на-рушваюць іх камунікацыі.

Наступленне англійскіх войскаў ва Ус-ходняй Афрыцы працякае з розным поспехам. У раёне Керэна італьянцы арганізавалі па-стоўны моцны абарону, што англійскія атрады стаў пісаць аб неаходнасці старан-най падрыхтоўкі для таго, каб узяць гэты пункт.

У правінцы Гожжам англійскія часткі з дапамогай паўстанчаскіх атрадаў пра-стоўнапа Уадож Галууба Ніла на Дабра-Маржос. Наступленне англійскіх войскаў на Гандар замацувалася. Іта-ліянцы аххеходзіць у глыб краіны, пры-мяняючы згражэжэнні і знішчачыя амаці-вы.

У паўднёвай частцы Абісініі ў сілу дзіккіх умоў мясцовасці амацівы ас-тэратыўныя не праводзіліся. У італьянскіх Самалі англійскія войскі, рухаючыся на поўнач у напрамку на Харар, занялі Ферфэр — значны вузел логі, ідуць з Італьянскага Самалі ў Абісінію. З за-няцця Ферфэра ўсе асноўныя логі ў Італьянскім Самалі аказаліся адрэзанымі. Не ўсёма ад лініі Магалышо—Буабурты — Ферфэр знаходзіцца баявая дарога і найменш населеная частка Італьянскага Самалі. Неабохна азначыць, што даро-гі ў захадняй частцы Самалі, напрмак-каў і дарога Магалышо — Луг знаходзіцца ў добрым стане, і імі можна карыстацца круглы год, што з'яўляецца вялікай ра-касю для Абісініі.

Капітан Н. АНДРЭУ.

# ДЗЕННИК ВАЕННЫХ ДЗЕЙНЯЎ

Найбольш ажыўленыя ваенныя дзеянні ў Албаніі адбыліся 10 сакавіка на па-цэнтральным сектары фронту. Пасля ўпорных баў прачасія войскаў, як паведамае вяр-хоўнае камандаванне грэчаскай арміі, за-палі вышнюю і рад умацаваных пазіцый італьянцаў. Пасля жорсткага бою іта-ліянцы былі вымушаны аступіць, панёсны вялікія страты. Карэспандэнт агенства Асошыйтэд Прэс перадае, што грэчаскія войскі пасля трох дён інтэнсіўных баў у сектары Тэлемене захавалі важныя ў-стратыўныя адносіны італьянскія гар-мы ўмацаванні. Авіяцыя ваюючых ста-ран зрабіла разветчыя палёты і рабіла бамбардзіроўкі на фронце. Італьянцы ба-мбардзіравалі горад Лікурыя (востраў Ке-фалія). Грэчаская авіяцыя, як паведа-мае югаслаўская газета «Врэм», падвер-да бамбардзіроўкі тыя і камунікацыі італьянцаў.

Налёты германскай авіяцыі на востраў Малта працягваюцца. 10 сакавіка гер-манскія самалёты бамбардзіравалі порт Ла-Валета і аэрадром Лука.

Англійскія войскі, якія аперыруюць у Паўночнай Афрыцы, аноў працягваюць, як паведамаецца ў італьянскай авіяцыі, ата-ку ў раёне ааіва Джабрауб. Атака была адбита. У раёне Аджабі (ша поўдзень ад Бенна) германская авіяцыя, як ама-чаецца ў авіяцыі германскага камандаван-ня, бамбардзіравала месцы скапення войскаў і механізаваных калонія ан-глійцаў.

У Абісініі англійскія часткі і абісінскія партызаны выбілі пасля дзюхадзінага бою італьянскія войскі з Дэмбеа. Іта-ліянскія войскі, паваде паведавання агенства Рэйтэр, працягваюць аступіць на напрамку на Адыс-Абебэ. У сучасны момант англійскія часткі знаходзяцца прыкладна ў 300 км. ад абісінскіх ста-ліц.

На англійскім фронце адзначаецца значная актывнасць авіяцыі. У ноч на 11 сакавіка германская авіяцыя зноў бамбардзіравала Портсмут. Як паведа-маецца ў зводцы германскага камандав-ання, бамбардзіроўка партыўных аба-васцяў і даўга ў горадзе працягвалася некалькі гадзін. На працягу 10 сакавіка і ў ноч на 11 сакавіка англійская авія-цыя зрабіла некалькі палётаў на акупі-раваную тэрыторыю Францыі, галоўным чы-нам на порты. У тую-ж ноч атрад англійскіх бамбардзіроўчыкаў зрабіў на-лёт на рад аб'ектаў ў Заходняй Герма-ніі.

11 сакавіка. (ТАСС).

# РЕЗУЛЬТАТЫ НАЛЁТУ ГЕРМАНСКОЙ АВІАЦЫІ НА ПОРТСМУТ

НЬЮ-ЁРК, 11 сакавіка. (ТАСС). Аген-ства Юнайтэд Прэс паведавае, што ў ре-зультате пашытаўнага паветранага на-лёту на адзін з гарадоў паўднёвага ўба-рожа Англіі (на заае вярстантэнта агенства Асошыйтэд Прэс, гэтым гора-дам з'яўляецца Портсмут) у горадзе зні-шчыла многа будынкаў і навукова раба-та транспарта. Як вядома, лік афэр зашчы-на. Гэта быў самы працяглы і самы жорсткі налёт з усіх, перажытых гэтым горадам.

# РАШННЕ АМЕРЫКАНСКАГА СЕНАТА

НЬЮ-ЁРК, 11 сакавіка. (ТАСС). Па-ваде паведавання вашынгтонскага кар-рэспандэнта агенства Асошыйтэд Прэс, амерыканскі сенат аднагалосна прыняў рэзалюцыю, у якой выказваецца супроць прызначэння Злучаных Штатаў пераходу якой-небудзь тэрыторыі ў Заходнім паў-штары ад якой неамерыканскай дзяржа-вы да другой. У рэзалюцыі ўказваецца, што ў выпадках, калі такі пераход бу-дзе зладзена магчымым, «ШПА павінны ў дадзеным дзеі інтэрэсах і з пункту гледжання каласуальна з дру-гімі амерыканскімі рэспублікамі для вы-канання мер абароны агульных інтэрэ-саў».



У БССР упяршыню ўзлецен у работу інка-кватар у змянов умовах. На апынку: ін-каватар за работай на пачынальм заводзе № 1. Фото Б. Данила.

# РАСПЫРЭННЕ ВЫПУСКУ ПРАДМЕТАЎ ШЫРОКАГА СПАЖЫВАННЯ

У Мінскі абласны гандлёвы аддзел па-ступачоў увары тавараў, асноўных ас-пектаў пасля паставоны СНК СССР і ЦК ВКП(б) ад 9 студзеня.

Мінская бандажная арцель «Ударнік» раней вырабляла толькі тавары для роз-ных прадпрыемстваў. Зараз яна выпускае разнастайны асартымент тавараў: ліній-ны, маслабійны, вазоніны, вёдры, цэбры, кашушкі, ваіны амацівага фармы.

Арцель «ХВІ МОД» (Мінск) стала вы-пускаць шаманы з лавы, лавыя крас-кі, каналы і аэжары для лавы. Май-отарня Мінскага райзага вырабляе плас-тычныя вешыкі з аххеходу скур. Цікава цапка выраба арцель «Культурнік» (Мінск) — вузламет Дэвчарова.

Арцель «Ударнік» (м. Бобр, Крупоўска-га раёна) асвоіла выпуск поўзгорсткіх ва-нак, стагоў, квіжых шафаў. Раней гэ-тыя рэчы арцель не вырабляла.

# Веснавыя работы у гародзе

Пачаліся гародныя работы ў калгас-ініш Дзюрынкавага, Салыманавага сельса-вета, Мінскага раёна. Ужо асвема 100 рад радкаў і 18 рад салатаў. У цяплицы вырастаюць 2 тэжыкі фланскай жыткі гуржы і вырасці пад рамы, 45 кустоў гуржы, высаджаных у цяплицы, маюць ужо па 4—5 лісткаў.

# 3 ГАЗЕТ

Тры дзючыны гарадзкіх Ульянава П. А. — калгасіца сельсагааспандары арцель «Бяжаскаеае грамадства», Заполь-скага сельсавета, Суражскага раёна.

Курсы транскрыптажы бы адрма ат-вотворсціць аххеходу ў вёсцы Шылавічы. Слонімскага раёна. На курсах займаецца сем дзючак.

Новая аптэка, па ліву трэцяя, адр-ктылася ў горадзе Слоніме. Аптэка мае адрэжэнні па прадажу гарочых медыка-ментаў і па прыгатаванню лярваваў.

Дзяржаўную дапамогу на многадзят-насці ў Пінскай абласці адрмаіаваць 1695 малярэй. Ужо выдана 3.811 тыс. рублёў дапамогі.

# НА ГАРАДСКІЯ ТЭМЫ

## У АБОРОНУ ПЕШАХОДА

Дзючынка ўзброілася па групы гміны і паску. Убачыўшы прахожага, яна звяр-нула да яго:

— Дзюдыка, рагадайце загалу: вулі-цы роўныя, трагаты прыжыма, а горы высокія. Дзе гэта будзе?

— Не ведаю, дзючынка.

— Гэта-ж наша Ленінская вуліца. Бачыце, колькі гор... Як па Каўчэзе!

А ад дарослага жыхара гэтага раёна мы пачулі:

— У нас пабуваўшы новыя дамы, уз-ведены новыя паверхі, асфальтавалі вулі-цы, а бруд не ўбюраць. Гэтыя, якія выдаль, была гэта не абуралі!

Пытанне, сапраўды, заслугоўвае вя-лікай увагі. Восенню мінулага года ў аду прыжытую раіцу на вуліцы Мрава і Ленінскую прылі адузі з амаціва, за-мамі і пачалі капаць канавы. Учас-тэх ад рогу вуліц Энгельса і Кірава да бу-дучага Дзюдынка (на рагу Ленінскай і Советскай) увес бы разрыт. Работы, як выдаль, была гэта не абуралі. Як хутка за-кончылі, засыпалі канавы, але... амаці-ваць пшэс і гліну. Кудамі яны забалілі ляжаць на трагатурах. У непачатковы дні людзі хлалілі па праці, карабаліся па-кучач. Зімою снег прыкрыў плаці бес-падарачна дзючю гарадскага добраўту.

Ан Гур.

Зараз снег ўжо няма. Кучы пшэсу і гліны зменшыліся ў аб'ёме—рапаліся, але па ўсім участку доўгай паласой пры-лецца бруднае месца з гліны. Асфальт разбураў.

А гэта-ж робіцца ў самым пачатку го-да, па віду ўсіх. У гэтым кватрае зна-ходзіцца абом ПП(О)Б, райвыканком, Дом Советэй. Пешаходны рух тут ажыў-лены. Сюды нараджа загляваюць і ста-ршыня выканкома Мінскага гаравета тав. Будары, старшыня выканкома Стацінскага райавета тав. Левін. Нарожа бывае тут і заганч мінскага гаравета тав. Кап-лак. Але іх гэта не турбуе.

У нас усталяваўся звычай—пры кожным новазбудаваным доме, пасля нават про-бачна рамонту, на трагатурах месца не ўбюраць каменем, пёглу, пшэс.

Гэта стала няясным прамалом для ра-ботніцаў будаўнічых арганізацый, і гэтае прамала іоўм заавержана гаромтасам.

Населенітва Мінска рала змагламу па-ваму дому, кожнай заасфальтаваламу вулі-цы, кожнаму новазбудаванаму заду-ку. Але яно напамінае работнікам кога-са: новыя дамы, новыя трагатуры патра-буюць, як абязавоўка умоваў, ідэальнай чыстаты на вуліцах.

Ан Гур.

# Сёння—фініш вырабавальнага мотапрабегу

Першым матчахлетнага прабега на кар-расіна мае ваказнае азначэнне. У БССР пер-шым пачынам змацкае лепшыя рэспі-каты маташыкаў. Яны ўнеслі новы змені ў рухавы, чым далі магчымае аэопааа-тываць машыну на та бэжына, а на кар-расіна.

Утара ў Мінску быў дан старт перша-му вырабавальнаму прабегу машынаў, працягуюч на карасіна. Гэты прабег а-рганізаван пачынальным аўта-маталубам. У ім удзельнічаюць сем военых машынаў айчынных марак — «ТІЗ», «ІЖ-8»,

«І-300». Ваказніца з'яўляюцца старо-шы маташперсоне рэспублікі А. В. Сур-чычкі (імя пахрытаваў к прабегу чы-машыны), загаліч кафедрой аўта-мота-аспорта Інстытута фізкультуры БССР Г. А. Філотгор, чыміні рэспублікі па мота-аспорту Ф. І. Рэбавоў, малодшы ваенст-хлі П. Ф. Чарышчэў і іншыя.

Увесь маршрут вырабавальнага пра-бегу Мінск—Малыцеў—Мінск складае ка-ля 500 кіламетраў. Фініш абдузена сёння ў 8 гадзін вечара, калі дома мінскага пачынальнага аўта-маталуба.

# Індывідуальнае жыллёвае будаўніцтва

ВІЦБЕБС. Рабочыя і служачыя Віцебска-й абласці атрымалі ў мінулым годзе ка-ля 470 тыс. рублёў крэдыта па індывіду-альнае жыллёвае будаўніцтва і 379 тыс. рублёў па капітальным рамонце жыл-лёвага фонда. На гэтыя крэдыты праіаўны па-бувалі ў 1940 годзе 167 новых жыл-лявых дошчоўна ў 6.494 квадратных мет-раў і капітальна адрмантавалі 363 дамы.

У гэтым годзе на індывідуальнае жыллёвае будаўніцтва праіаўны атры-маюць крэдытаў на 730 тыс. рублёў і на рамонце 400 тыс. рублёў.

Зараз у аддзельных коммунальных гаспадар-кі абласці настуаюць зьявы рабочых і служачых аб вылучы ім крэдыта на індывідуальнае будаўніцтва.

М. ЖУДРО.

# „Эпілог будзе“

нават не чытаючы яго, і што ён зусім не ведаў, што прагалоў паліска Мінскаўскі аб-дзюс.

Смехатворнасць такога «дзючынка» зусім відавочна.

Даніш і Мікульскі хачелі праствіць справу так, што, моў, у іх дзючынах пачына пачынае змацкае, а ёсць толькі службоўцы праствіта.

Ім, бязьмач членам абдзюса, быў лавар-аваць амацівае ўчастак работы. Яны пачы-ны былі быць сапраўдымі прамалічымі рэвалюцыянары законасці. І замест гэтага яны сталі на шлях найажаўшага аэ-пачыства, заняліся фабрыкальным судовым дакументаў.

Судовая калегія па крымінальным справах Вярхоўнага суда БССР поўнасьцю ўсталявала вінаваты Даніша і Мікуль-скага і прыгаварыла: Даніша П. А. да дзю-тоі пазабудзены волі без паражэння ў правах, Мікульскага А. В. да паўтара года пазабудзены волі без паражэння ў правах.

Прыгавор выачтываць і абскарджанню ў касачыіным парадку не падлягае.

Аназы равантар Т. С. ГАРБУНОУ.

# Суд

нават не чытаючы яго, і што ён зусім не ведаў, што прагалоў паліска Мінскаўскі аб-дзюс.

Смехатворнасць такога «дзючынка» зусім відавочна.

Даніш і Мікульскі хачелі праствіць справу так, што, моў, у іх дзючынах пачына пачынае змацкае, а ёсць толькі службоўцы праствіта.

Ім, бязьмач членам абдзюса, быў лавар-аваць амацівае ўчастак работы. Яны пачы-ны былі быць сапраўдымі прамалічымі рэвалюцыянары законасці. І замест гэтага яны сталі на шлях найажаўшага аэ-пачыства, заняліся фабрыкальным судовым дакументаў.

Судовая калегія па крымінальным справах Вярхоўнага суда БССР поўнасьцю ўсталявала вінаваты Даніша і Мікуль-скага і прыгаварыла: Даніша П. А. да дзю-тоі пазабудзены волі без паражэння ў правах, Мікульскага А. В. да паўтара года пазабудзены волі без паражэння ў правах.

Прыгавор выачтываць і абскарджанню ў касачыіным парадку не падлягае.

Аназы равантар Т. С. ГАРБУНОУ.

# Пасля англійскага налёту на Паўночную Нарвегію

ОСЛО, 9 сакавіка. (ТАСС). У сувязі з налётам англійцаў 4 сакавіка на Паўно-чную Нарвегію на поўнач выехала больш 20 вышэйшых германскіх афіцэраў і чы-рунчыкаў на чале з рэйксмаршалам Тэр-бавенам для рассявавання гэтага факта. Утара ўсе газеты апублікавалі паведа-ленне ўдал, у якім між іншым гаворыць:

«Аўтарытэтыныя кругі паведамілі на-ступныя падрабязнасці напалу англійцаў на ўзброены востраў Дэгве: у час за-няцця вострава англійцамі пачынаўся сур'ез-на грамадзянскага насельніцтва чутку аб тым, што англійскія дзючыны высаджаны на ўсёй Паўночнай Нарвегіі. Частка жыхароў паддалася на гэты зносіны чуткі і дапамагла англійскім саадаччам, сур'ез якіх далаць некалькі эміграваўшых нарвеж-цаў, распусьчыў непадлі і германіафілаў-нарвежцаў. Рад грамадзянскіх асоб, у тым ліку ваіны іх нарвежскіх рабавоў, ака-заны афрані гэтага палаявання. Англій-скія салдаты расстрэльвалі з кулямёт-наў зброй, якія знаходзіліся ў выраточых шлюпках. Сварыстаўшы свае прабаванне

# Пасля англійскага налёту на Паўночную Нарвегію

на нарвежскай тэрыторыі, англійцае за-халі каштоўнасці і футуры. З ім ўдзёк рад нарвежцаў, запісаўшыся на англій-скую ваенную службу. Для таго, каб падарэспіць перад нарвежскім народам асабіста зачынены і неааотыіныя параж-ныны часткі жыхароў па гэтым востраве і ля таго, каб раз і назаўсёды даць урок, ройкоамісар Тэрбавен, які асабіста пры-быў у горад Сволтэр, загалу спаліць ушчот усе ямы і маемасць, палемаў-ную семям, асобныя члены якіх або ўшыклі, або запамалі англійцаў у час іх налёту. Многа нарвежцаў, выкратых у хіламозе англійцаў, аргітавалі. Яны будучы пакараны найстрашным чынам. Азён нарвежцаў быў расстрэлян на месцы за тое, што аказалі супраціўленне герман-скім уладам. Апрача таго, на жыхароў вострава накладзена ваенная кантыва-цыя ў размеры 100 тыс. крон. Гэтыя грошы пойдуч на аднаўленне лабоў, нашкоджаных у час налёту. Муніцыпалі-тэт павінен узяць на сябе поўнае ўтры-манне сем'яў тых асоб, якія захавалі англійцамі».

**ДЗЯРЖАНЫ ОРДЕНА ЛЕНІНА**  
ВІДЛІК ТЭАТР ОПЕРЫ І  
БАЛЭТА БССР

Спектакль для школьнікаў і  
студэнтаў

**НІКАВАЯ ДАМА**

Пачатак у 6.30 веч.  
Выязныя прамеры: «Траніа»,  
«Дон-Кіхот».

**ПЕРШЫ БЕЛАРУСКИ ДЗЯРЖАНЫ**  
ОРДЕНА ПРАЦОВІТА  
ЧЫРВОНАГА СІЯГА  
ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР

12 сакавіка

**ФЛАНДРЫЯ**

Пачатак у 6.30 м. веч.  
Па калектыўных асцяках прада-  
стаўляюцца сідка.

**ДЗЯРЖАНЫ ЯРЭВСКІ**  
ТЭАТР БССР

12 сакавіка

**«КОЗДУНЬ»**

Пачатак у 8.30 веч.  
Літовыя талоны сапраўдны да  
красіла.

**АКРУГОВЫ ТЭАТР**  
ЧЫРВОНАЙ АРМІІ ЗахаВА  
Мінскі Дом Чырвонай Арміі

Гасрол Маскоўскага тэатра  
імяны ШКА

12 сакавіка

**«ДАМА БЕВІНІМКА»**

Пачатак у 8.30 веч.  
Кожны адрэты а 2 да 9 веч.

**ДЗЯРЖАНЫ ТЭАТР**  
ЮНАГА ПЛЕДАЧА БССР  
Імяні Н. К. КРУПСКАЙ  
(Намешчанне Палата племераў)

12 сакавіка

Промера  
М. Светлаў,  
КАЗКА

Пэса ў 4-х дзёх.  
Пачатак у 6 г. веч. Каса а 11 г.  
Ран да 6 г. веч.  
Прываючы калектыўны амаці-  
ва па тал. 2